

СЯЛЯНСКАЯ ЗВЕЗДА

Няхай жыве Беларускі Народ!

Адрэс Рэдакцыі і Адміністрацыі:
ВІЛЬНЯ, ЗАВАЛЬНАЯ 6. (Wilno, Zawalna 6.).
Рэдакцыя адчынена штодня ад 9 да 3 гадзін апрача сьвята.
Рэдактар прымае ад 12 да 2 гадз.

Зямля Сялянству бяз выкупу!

Падліска:
на аднін месяц — 1 зал., на 3 месяцы — 2 зал.,
на 6 месяцау 4 зал., на год — 8 зал.
Для заграніцы удвая даражай.
Аплаты надрукаванага залежыць ад рэдакцыі
ВЫХОДЗЕ ў СЕРАДУ і СУБОТУ.

ОРГАН БЕЛАРУСКАГА СЯЛЯНСКАГА САЮЗУ.

Аналіз вялікай справы.

Як толькі распачаліся выбары, мы адразу адзначылі значэнне і ролю валасных самаўрадаў у беларускім грамадзкім жыцці. Мы заклікалі Беларускі Народ зразумець значэнне самаўрадаў і скарыстаўшы з магчымасці вняўвіць сябе і свае жаданьні. Ці сталася гэтак? — Можам спъвердзіць, што — але!...

Беларускі Народ яскрава і выразна паказаў, што змагацца за сваё права, у меры магчымасці, ён можа і што съведамасць сваіх правоў у яго ўжо ёсьць.

Праўда, у рамках *магчымасці*, абсалютны перамогі пры выбарах самаўрадаў Беларускаму Народу асягнуць не ўдалося, але-ж свае імкнені і жаданьні ён вняўвіць і паказаў, што ў ім ёсьць съведамасць і сіла на далейшую барацьбу і змаганье.

Пераважней большасцю на ўсім абліччы Заходній Беларусі — Беларускі Народ выбраў у радныя — сваіх Беларусаў, сваіх гаротных братоў-сялян. Розныя шкунікі, дэмагогі ды абларнікі, пралезылі назначным лікам.

Праўда, былі пры выбарах і памылкі. У некаторых мясцовасцях, сяляне Беларусы пападалі на абларнікі кручок, бывала, што сяляне выбралі абларніка, але-ж гэтакія здарэнні капля ў моры... Гэта былі адзіночныя здарэнні.

Выбарная справа найгорш адхінулася ад мэтэ тагды, калі падыйшла справа да выбараў войтаў!... А чаму? — Таму, што сама справа — найдалей адыходзіла ад выбарчыкаў. Войта выбірала ўжо рада — 15-10 чалавек, дык ясна, з гэтакую лічбою справіцца лягчэй... А дзеялі гэтага!... здараўлася так, што выбіралі не таго, хто найболей адпавідаў-бы жаданьнім жыхарства, а таго, хто падабаўся начальству... Ясна, што да маленькае грувкі радных лягчэй падлізацца, даступней заманіць, спраўней можна зрабіць націск. Гэтакіх выпадкаў беларускія газеты запісалі многа, адзначыўшы і такія, дзе праяўлена запраўданае жаданье Беларускага Народу.

Праўда, польскія газеты падавалі спраўядлівасць, дык па іх весткам выходзіла іначай. Яны пісалі, што на выбарах да самаўрадаў прыйшло многа Палякаў. Але, якія гэта Палякі? Пэўна пашпартныя, бо да гэтага часу кожны, хто толькі атрымаў пашпарт, дык адначасна атрымаў і прыпіску да польскага нацыі. І калі, паводле гэтага, рабілася ўрадавае ablічэнне радных, дык на дзіва, што вышла на карысць Палякам.

Аднак-жа шырокія грамадзкія колы Палякаў патрактавалі справу іначай...

Адчувалі штучнасць ablічэння і ўрадавыя колы... Найлепш усё гэта адзначана прэсаю... Так напрыклад, гумарыстычная

Польска-літоўскія справы.

Высяленне арыштаваных Літвіноў.

14 кастрычніка г. г. польская адміністрацыйная ўлада выслала ў Літву некаторых арыштаваных Літвіноў, а іменне: кс. Н. Ращутціса, кс. Я. Корвель-Корвельіса, кс. С. Венчанска, кс. П. Двораноўскага і гр. гр. Ю. Панганіса, С. Панганіса, Н. Рыдзевскага, А. Можэйку, А. Таруніса і М. Барбакайта.

Загад улады выкананы віленска-троцкі стаўрапація пан Лукашэвіч. Літвіноў прыняла літоўская пагранічнае старожы.

Аднак-же на другі дзень літоўская пагранічнікі прынятых імі выселеных з Польшчы Літвіноў даставілі з паваратам на граніцу і хадзелі ізноў направіць у Польшчу, пакідаючы ў Літве толькі аднаго кс. Ращутціса. Але-ж Палякі не захацелі прыняць выселеных Літвіноў, дык іх мусіла аставіць у сябе літоўская ўлада, быццам толькі часова, што будзе далей — няведама.

Зварот Літвы да Лігі Нацыяў.

Літоўскі ўрад, як пішуць віленскія польскія газеты, падаў заяву да Лігі Нацыяў гэтакага зъвесту:

„Пану Генэральному Секрэтару Лігі Нацыяў Друмонду ў Жэнэве.

Пачынаючы ад 4 кастрычніка, польскі ўрад, пад пратэкстам арыштаў пасярод Палякаў, якія быццам адбываюцца ў Літве, зачыніў на Віленшчыне вучыцельскую сэмінарыю, 45 народных школаў, арыштаваў каля 120 Літвінаў, дыrekтору ѿ сярэдніх школаў, ксандзоў і вучыцялёрў.

Польскія часопісі авбяўсяцілі ліст ад быццам інтэрнаваных у Ворнях 28 польскіх вучыцялёрў, якія просяць аб інтэрвэнцыі Польшчы.

Ліст і закіды пераследавання зъяўляюцца выдумкаю. Літоўскі ўрад просьціць, прыняць меры абароны нацыянальных меншасцяў згодна дагавору 28 чэрвеня 1919 г. падпісанага Польшчою“.

Гэты зварот, як падаюць тыя-ж газеты, стварыў прыкрасу ў Лігі Нацыяў.

Зварот Літвінаў да папскага пасла.

„Kurjer Wileński“ піша, што быццам літоўскі камітэт зъяўрнуўся да папскага пасла ў Варшаве з просьбай інтэрвэнцыі ў справе арыштаў польскім урадам літоўскіх ксандзоў.

Часопісі „Муха“ падала гэтакую характэрную карыкатуру: Сымбаль Польшчы яна выявіла прыгожай асобаю, на якую ўсадзілі Славяніна (Беларуса-Украінца), Немца і паверх іх Жыда... І калі запытаў нехта ту асобу, хто цябе мучыць, дык яна адказала: „Нацыянальныя меншасці на Красах з прычыны выбараў у самаўрады“. Ці-ж не красамоўна гавора гэты прыклад, што — выбары да самаўрадаў былі адумыснай дэманстрацыяй. Беларускі Народ у гэтай дэманстрацыі паказаў, што ён на мёртвай муміі, а жывы і магутны арганізм.

Дык у гэтых мы відзім першы наш крок да перамогі!... А цяпер далей і далей!... Амаль-што па ўсіх мясцовасцях адбыліся ўжо выбары: цягнуліся яны доўга, бо нешта аж пяць месяцаў... У гэтых таксама відзіцца доля трывогі ўрадавых колаў.

Але гэта паміём, ды зъвернемся да

Лёс арыштаваных.

Некаторых арыштаваных Літвіноў, і не выселеных з Польшчы ўлада перадае ў суд: кс.к.с. Міхайлу, Чыбраса, Яковяніса, Крыштапаніса і гр. Казлоўскага. Двох ксандзоў звольнена.

Водгукі прэсы.

„Kur. Wil.“ надрукаваў заметку з менскага газеты „Звезда“ з якое відаць, што менскія газеты глядзяць на польска-літоўскія справы, як на ваенную зачэпку Польшчу адносна да Літвы.

З Радавай Беларусі.

Менская газета „Звезда“ падае гэтакую цікавую статыстыку адносна жыхарства Радавай Беларусі. Па дадзеных тэй статыстыкі відаць, што на Беларусі ёсьць 1413 асобаў, якім налічваецца ўжо болей як сто гадоў жыцця.

Беларускія Календары

НА 1928 ГОД.

Ужо выйшаў з друку і паступіў у прадажу

Календар адрыўны

выдады Т-вам „Пагоня“.

Гэтымі днімі мае выйсьці з друку

Календар кніжка,

выдады Беларускім Інстытутам Гаспадаркі і Культуры.

Зъмест календароў вельмі багаты і рожнародны. Цана будзе авбешчана ў наступным нумары.

ЗАКАЗЫ НА КАЛЕНДАРЫ
просім прысылаць у кнігарні:

- 1) Кнігарня „Пагоня“ — Вільня, Завальная 7.
- 2) Кнігарня Ст. Станкевіча — Вільня, Вострабрамская 2.

таго, што стаіць на шляху далейшай працы самаўрадаў, стаіць адзінае, але вялізарнае заданне: выкананне таго, што ўзята пры ўваходзе ў склад рады. А гэта — падрэканьне грамадзкага гаспадаркі, абарона ад крываўдаў і несправядлівасці братоў-сялян.

Селянін працуе на ральлі, а адначасна вымагаюць ад яго выкананьня многа ўсіхіх авбязкай. І вось, валасныя рады павінны глядзець, каб гэтага вымаганьне было справядлівым. Вось гэта і ёсьць тым заданнем, якое павінны вырашыць валасныя рады.

Грамадзяне радны! Не забывайце гэту і помніце, што за праступкі адносна Народу Вы будзеце пакараны, калі на рукою выбарчыкаў, дык той усемагутнай, сусветнай справядлівасцю, якая называецца — Бог!

Скарб.

З жыцьця Польшчы.

Заканчэнне пазыковых фармальнасціяў.

Як падае „Dz. Wil.”, дык усе фармальнасці ў справе пазыкі закончаны. Амерыканскія працтавнікі Фішэр і Монэт выехалі ў Амерыку, а цяпер, Амерыка, гані манету!...

Колькі атрымае польскі ўрад пазыкі.

Як ужо ведама, дык польскі ўрад падпісаў пазыковы дагавор з амерыканскімі банкірамі на 75 мільёнаў даляраў, але-ж згодна з гэтак званым курсам эмісійным павінен атрымаць гатоўку 72 мільёны. Але-ж вось „Dzieńnik Wileński” піша, што польскі ўрад, ня гледзячы на тое, што падпісаны дагавор на 75 мільёнаў атрымае толькі 58 мільёнаў даляраў. Дзе-ж дзе-нуцца 17 мільёнаў даляраў? 17 мільёнаў пойдуть на расходы выкліканыя самай пазычкай. „Dzieńnik Wileński” пішіць і вылічае ўсе гэтыя расходы. Калі ўзяць пад увагу гэтыя дыбы (што гатовыя, але якіх гаворыцца ў стабілізацыйным пляне—гледзі замечку „павялічэнне даходаў”) расходы, дык і ясна, што пазычка вышла вельмі блага.

Усяму галава.

Мы ўжо пісалі аб tym, што для польскіх грашовых справаў будзе амерыканскі дарадчык-кіраўнік. Як відаць з самай аб гэтым урадавай пастановы, так і з газетных тлумачэнняў, дык гэты дарадчык-кіраўнік будзе ўсяму галава... Ад яго „рады” будзе залежаць усё „грашовае” жыцьцё Польшчы.

Гэтую пасаду мае заніць адзін з кіраўнікоў адзізу ў амерыканскім міністэрстве скарбу п. Чарльс Дзювей.

Дарадчык ці кантроль?

У польскім урадавым пляне направы гаворыцца, што для польскіх грашовых справаў будзе амерыканскі дарадчык. Калі так, дык справа выглядала, што ў Польшчы вяма здольных людзей для кіравання дзяржаўным скарбам ды гаспадаркую. Але-ж вось „Dzieńnik Wileński” за-праўды падаў даўносную вестку гэтага зъместу:

„Паводле пазычковага дагавору, у Варшаву прыежджает спэцыяльны кантролёр ад кансо-рціуму, які пазычвае гроши Польшчы. Як мы да-ведаімся, будзе гэтакім, кіраўнік аддзелу ў міністэрстве скарбу ў Вашынгтоне, п. Дзювей. Пенсія яму будзе выдавана 1500—2000 даляраў месячна. Акрамя гэтага п. Дзювей будзе мець у Варшаве спэцыяльнае бюро, на ўтрыманье якога польскі ўрад будзе траціць 28000 даляраў таксама месячна”.

Разглядаючы гэтакае палажэнне рэчаў пазыкі—мусім адзначыць, што можа амерыканец, мо’ пакіруе справу на лепша!... З іншага боку гледзячы, дык справа выглядае зусім іначай, а іменна?

Амерыканскія банкіры, як відаць, ня маюць веры да польскіх дзяржав, калі даюць свайго кантролёра.

ЯКУБ КОЛАС.

Сымон Музыка.

Поэма.

(Працяг).

— Ну, Сымон: да першых зорак
Можа ў Ліпі сцігнём?—
Хлопцу стала нейк маркотна.
Пойдзем!—кажа і ўздыхнуў
І падняўся ды гаротна
Хату туа азірнуў.
І заныла, так заныла
Сэрца беднае яго!
І журбота падступіла,
А па чым яна? чаго?
Зноў ісьці жабрачым шляхам
І жыць гэтак дзень за днём,
Калі тут, пад гэтым дахам,
Ен авеены съятлом!

— Тут начуйце, хто вас гоніць?
Унь на небе колькі хмар!
Ды ўжо й позна,—ім гамоніць,
Іх спыняе гаспадар:
Клуня блізка, і на сене
Можна добра адпачыць,
Чым ви мелі па калені
Гразь папоцемку місці.
— О, няхай вам Бог спрыяе!
Нам абы-які куток,—
Кажа дзед ды зноў зьнімае
Свае торбы і мяшок.

V

Адгрымелі час свой громы.
Гром-пярун імчыцца далей
З грознай рацьцю грознай хвалій,
А па лесе бураломы
Засталіся нярухомы;
Хто ўдалеў, маўчыцца зачата,

8)

Толькі дуб над трупам брата
Роніца з лісьцяў сълёзы жалю.
Дзесь на ўсходзе нікнуць хмары,
Дзесь адсвечваюць зарніцы
Блескам-зязыннем таямніцы;
Скаліца зубы слуп пажару—
Бляск над лесам, дзе стажары,
Там няшчасціце, там згінота:
Некта спален з тых грымотаў,
Спален съвечкай бліскавіцы.
А ў бяздонні пас бліскучы,
З туманоў і зор сатканы,
У нябесных лёг палянах;
Там зьліліся зоры ў кучы.
Неба зъяве, неба дыша,
Як-бы нейкі напіс піша,
Няўчтаны і цякучы.

Лёг Сымон з дзядком на сене—
Ня змыкае вочы сон:
Перад ім плынуць як цені,
І ўстаюць з усіх старон,
Як улетку хмаркі тыя
Над прасторамі падёў,
Думкі-образы такія,
Для якіх ня знайдзеш слоў.
Каб іх выказаць дакладна
І ўлавіць іх рух дзіўны;
То трывожна, то павабна
Звалі-кілікал яны.
І адзін з іх, вобраз Гані
Ад усіх ясьней-ярчай
Звязу, бы зорачка ў тумане,
Мілым усьмехам вачэй.
Ён і вабіў і съмяяўся,
Ён гарнуў к сабе, ён зваў,
Краскай майскай вагаўся,
Нейкі голас падаваў,
І ў Сымонкі гожа ў сэрцы
Песьня пелася сама:
Адчыніць ёй трэба дзіверцы —
Ёй спакою там няма,

Павялічэнне даходаў.

Вельмі дакладна і прыгожа тлумачыць „Express Wileński” польскі ўрадавы плян напраўы эканамічнага жыцьця ў польскай дзяржаве. Хвалічы і пазычку і плян „Экспрэс” гавора: „каб запэўніць бюджетовую раўнавагу, урад мае неадкладна правасці на бюджетавы 1927/28 год павялічэнне даходаў дзяржаўнага скарбу на 300 мільёнаў злотых. З гэтае лічбы 80 міл. пойдзе на дадатковы адміністрацыйны расходы, рэшта на цяжары, якія выклікала стабілізацыйная пазычка...”

Знача пазычка, якая называецца „напраўяна”, ужо падала новыя цяжары, гэта дык спрынта?... Ну, а як-же будуть павялічаны даходы казны? — О, гэта зусім проста! Будуць падвышаны падаткі, акцызы і іншыя плачажы і гатоўка!...

Гэта, дык направа!...

Замест білетаў—банкноты і срэбра.

Гэта будзе, як толькі атрымае ўрад амерыканскія гроши. Што-ж гэта знача? — Польскае срэбра мы знаем ужо, дык німа што ад ім гаварыць. Ну, а білеты і банкноты? Што гэта? А вось што!... Частка папяровых грошей, якія цяпер выпушчаны і курсуюць—называюцца білетамі, бо выпушчаны яны міністрам, які кіруе грашовымі справамі, дык звата, гэтыя білеты будуць забраны з карыстання і скасаваны, а заместа іх будуць выпушчаны новыя паперкі ад польскага банку. Ці ад гэтага будзе лепей ня ведама... Будучына пакажа! Аднак-же казенныя газеты гэтым хвалицца без ніякае за-сцярогі, як быццам запраўды нечым вельмі важным.

Новая ненарушальная цана злотага.

Польскі злоты, як толькі з'явіўся, дык па сваій цане з'явіўся роўным швайцарскому франку, а ў адносінах да амерыканскага дала-ра яго вартасць была: за адзін далаў 5 злотых 18 грошай. Аднак-же ня так сталася які хапе-лася польскому ўраду, бо злоты пачаў танец і цяпер яго вартасць з'явіўся: за адзін далаў 8 зл. 91 гр., г. зн., што злоты патаеў амаль-што на палавіну.

Польскі ўрад падпісаў пазычковы дагавор з амерыканцамі, згодна якога атрымае 58 мільёнаў далаў, палічыў гэта за вялікую зда-бычу і гэтак захапіўся, што думае наладаць гэтым усю дзяржаўную гаспадарку. Даўля гэтага самага ўстанавіў новую, але... ужо ненару-шальную цану злотага: за 1 далаў 8 зл. 85 гр.

Пакуль што, дык бачым толькі папяровую „ненарушальнасць” польскага злотага!... Ці з'дзейсніцца гэта ў жыцьці мы сумлеваемся, бо реальнае жыцьцё — ў большай ці меншай меры,—бадай што ніколі не падпарицца папяровым праектам. Іншых дадзеных да „нена-рушальнасці” злотага мы ня відзім.

Таварыская ігра.

„Express Wileński” з'яўляецца гэтакую кары-катуру-малюнак: намалываў вяліка фігураю

Павялічэнне даходаў.

марш. Пілсудскага, які тримае ў руках на паштэрні над галавамі Чэмбэрлена і Брыяна ў кры-тчыні способ маленькага Вальдэмараса—літоў-скага міністра. Тримае ды пытасцца ў ангель-скага і францускага міністраў: „што маю рабіць з гэтымі фантам?...”

Ці гэта таварыская ігра ці не, яшчэ ня ведама, аднак-же малюнак сам па сабе характэрны з таго боку гледжаньня, які съведчыць, што Польшча бяз „таварышаў” ангельскага Чэмбэрлена і францускага Брыяна ня можа заводзіць ніякое „ігры”.

Што дзеецца ў съвеце?

Француска-Савецкія адносіны.

Праз пейкі даўжэйши час паміж францускім і савецкім урадамі цягнуцца пераговоры аб паразуменіні і ўпарадкаванні адносін. З боку савецкага ўраду вёў пераговоры з Французамі савецкі пасол у Парыжы Ракоўскі. Галоўнай мэтай савецкага ўраду было—дастасць ад Французу гроши на адбудову здабыткаў рэвалюцыі, а галоўнай мэтай францускага ўраду з'яўлялася—дабіцца ад Саветаў признаньня царскіх даўгоў. Неяк ужо здавалася, што справа падходзіць да памыслага заканчэння, але-ж раптам з'явіўся тормаз. Гэтым тормазам стаўся нішчы пасол Ракоўскі.

Пасол Ракоўскі разам з іншымі камуністычнымі падпісаў адозуву да францускай арміі, у якой рэкамандуецца францускім салдатам ня слухаць свайго ўраду, ды хутчэй рабіць пралетарскую рэвалюцию.

Пасля гэтага францускі ўрад з'яўрнуўся да савецкага ўраду з запытаньнем: ці ён згадаеца ў Ракоўскім? Савецкі ўрад адказаў, што ён з Ракоўскім не згадаеца. А калі так, дык згодна з'яўляюцца Ракоўскі павінен быў бы быць звольнены ад абавязкаў пасла. Аднак зрабіць гэтага савецкі ўрад не з'яўляецца, а дзеля гэтага Французу афіцыйна патрабавалі ад Саветаў замяніць Ракоўскага іншою асобаю.

Пасля гэтага францускі ўрад з'яўрнуўся да савецкага ўраду з запытаньнем: ці ён згадаеца ў Ракоўскім? Савецкі ўрад адказаў, што ён з Ракоўскім не згадаеца. А калі так, дык згодна з'яўляюцца Ракоўскі павінен быў бы быць звольнены ад абавязкаў пасла. Аднак зрабіць гэтага савецкі ўрад не з'яўляецца, а дзеля гэтага Французу афіцыйна патрабавалі ад Саветаў замяніць Ракоўскага іншою асобаю.

Пасля гэтага францускі ўрад з'яўрнуўся да савецкага ўраду з запытаньнем: ці ён згадаеца ў Ракоўскім? Савецкі ўрад адказаў, што ён з Ракоўскім не згадаеца. А калі так, дык згодна з'яўляюцца Ракоўскі павінен быў бы быць звольнены ад абавязкаў пасла. Аднак зрабіць гэтага савецкі ўрад не з'яўляецца, а дзеля гэтага Французу афіцыйна патрабавалі ад Саветаў замяніць Ракоўскага іншою асобаю.

Пасля гэтага францускі ўрад з'яўрнуўся да савецкага ўраду з запытаньнем: ці ён згадаеца ў Ракоўскім? Савецкі ўрад адказаў, што ён з Ракоўскім не згадаеца. А калі так, дык згодна з'яўляюцца Ракоўскі павінен быў бы быць звольнены ад абавязкаў пасла. Аднак зрабіць гэтага савецкі ўрад не з'яўляецца, а дзеля гэтага Французу афіцыйна патрабавалі ад Саветаў замяніць Ракоўскага іншою асобаю.

Пасля гэтага францускі ўрад з'яўрнуўся да савецкага ўраду з запытаньнем: ці ён згадаеца ў Ракоўскім? Савецкі ўрад адказаў, што ён з Ракоўскім не згадаеца. А калі так, дык згодна з'яўляюцца Ракоўскі павінен быў бы быць звольнены ад абавязкаў пасла. Аднак зрабіць гэтага савецкі ўрад не з'яўляецца, а дзеля гэтага Французу афіцыйна патрабавалі ад Саветаў замяніць Ракоўскага іншою асобаю.

Пасля гэтага францускі ўрад з'яўрнуўся да савецкага ўраду з запытаньнем: ці ён згадаеца ў Ракоўскім? Савецкі ўрад адказаў, што ён з Ракоўскім не згадаеца. А калі так, дык згодна з'яўляюцца Ракоўскі павінен быў бы быць звольнены ад абавязкаў пасла. Аднак зрабіць гэтага савецкі ўрад не з'яўляецца, а дзеля гэтага Французу афіцыйна патрабавалі ад Саветаў замяніць Ракоўскага іншою асобаю.

Пасля гэтага францускі ўрад з'яўрнуўся да савецкага ўраду з запытаньнем: ці ён згад

Вайна ў Кітаі.

Галоўны штаб паўночнай арміі ў Мукдзене афіцыйльна абвесьціў, што армія Чанг-Тсо-Ліна заняла Хуо-Луй, які знаходзіцца на паўднёвым захад ад Пекіну ў кірунку правінцыі Шансі. Пацьвяджаюцца весткі аб тым, што вайска Шансі пакінулі Калтан. Дык гэтакім парадкам злавалася, што перамогу ізноў атрымаў Чанг-Тсо-Лін. Аднак-жэ зявіліся іншыя весткі, якія гаворачь аб тым, што дзівзе дывізіі з арміі Шансі зявіліся ў 30 вярстах ад Пекіну. На затрыманье іх атпраўлены значныя сілы Чанг-Тсо-Ліна.

Справа нямецкіх малёніяў.

Да вайны Нямеччына мела многа зямлі ў Амерыцы і Азіі. Але-ж пасля вайны згодна вэрсальскага дагавору, яна адступіла іх перамогшай яе Актанце. Аднак-жэ на гэтых землях новыя гаспадары ня могуць утрымаць гэтакі парадак, які быў пры Нямеччыне. Адвачасна Нямеччына ўвесь час дамагаецца, каб ёй звярнулі адабрапам яд яе землі. І вось у сувязі з гэтым, японскі пасол у Лігу Націй, прыехаўшы ў Японію заявіў, што сярод сяброў Лігі Націй мациелі і мацелі перакапаныні аб неабходнасці зьвярнуць Нямеччыне яе калёні ў Афрыцы. Як бачым дык Нямеччына вельмі хуткі папраўляецца: з ёю ізноў начынаюць лічыцца як з магутнаю дзяржаваю.

Турботы Амерыкі.

Амерыканскі прэзыдэнт Кулідж заявіў, што цяпер настаў час, калі амерыканскому народу неабходна выясняць, якім парадкам найлепей выкарыстаць высокую ступень асягнутага дабрабыту. Амерыканскі работнік дапяў гэтакі ступені багацця, што болей ня будзе прычынаў для спрэчкаў паміж працою і капіталам. Гэтак сказаў прэзыдэнт.—Тое, што амерыканскія капиталісты на чале з прэзыдэнтам Куліджам задаволены сваім палажэннем і турбууюцца, каб утрымаць сучасны стан рэчаў, дык гэта аусім зразумела. Але-ж каб работнікі творачы ў Амерыцы „каралёв—мільярдэру“ былі таксама гэтым задаволенымі, дык гэта ня можа быць праўдзівым. Кожны чалавек якбы яму ня было добра, будзе жадаць яшчэ лепшага, таксама і амерыканскі работнік.

Амерыканцы няўдача...

Амерыканская жанчына пані Эльдэр сълемада за Ліндбергам і іншымі лётнікамі задумала пераліцець на самалёце з новага ў стары съвет. Ляцела яна над морам 41 гадзіну і не далаўшы да Эўропы ўпала ў воду... Аднак-жэ ўдалося ўратавацца, не ўтапілася...

Пані Эльдэр зявілася першаю з пасярод жанчын, якая адважылася на гэтакі небясьпечны чын, як пералёт з Амерыкі ў Эўропу дзярэз Атлантычнікі акіян.

Дык кожны, хто ўмее чытаць, спяшайся выпісаць сваю газету „Сялянскую Ніву“.

Ганна вішні расхінае.
Ен назад стуніў на крок.

Ганна.

Скрыпку ўчула, ня стрывалася
І, схаваўшыся ў кусты,
З поўгадзіны тут стаяла,—
Вельмі-ж добра граеш ты:
Век-бы слухала, здаецца!—
Так гаворачы, яна
Села разам з ім, съмляеца,
Ціхай радасці паўна.
Хлопчык зьдзіўлен, ён бязмовен,
Ен таксама шчасльца повен.

Ганна.

Чаму-ж ты маўчыш, Сымонка?
Ці пашкодзіла, ня рад?

Сымон.

Мне здаецца—ўзышло сонка,
Асьвятліла гэты сад,
Бо ты добраю, з душою,
Ты ўся съвецішся дабром,
І здаецца, што з табою
Я даўно-даўно знаём,
Бо душа душы шукае,
Бо ёй цяжка на зямлі.

Ганна.

Не хвалі; я не такая,
Не, мяне ты не хвалі!...
Пайграй!

Сымон.

А як прагоняць?...
Лепей так пасядзімо;
Няхай нач адна гамоніца,
Няхай граеца само.

НАВІНЫ.

— Канферэнцыя Беларускага Сялянскага Саюзу ў Браслаўі. Цэнтральны Камітэт Беларускага Сялянскага Саюзу арганізуе ў Браслаўі канферэнцыю сяброў Саюзу з Браслаўскага павету. Канферэнцыя мае адбыцца 23-га кастрычніка с. г. ў кватэры пры вуліцы Пілсудскага, у доме № 8.

— Школьны тыдзень. На падтрыманьне і пашырэнне беларускага прыватнага пачатковага школьніцтва Беларускі Інстытут Гаспадаркі і Культуры праектуе наладзіць зборку ахвяраў па ўсей Заходнай Беларусі ў працягу г. зв. „школьнага тыдня“.

— Арышты ў Горадні. У сувязі з парадкіданнымі ў Горадні камуністычнымі адзовамі адбыліся арышты сярод кандыдатаў з работніцкага съпіску да месставай Рады. Арыштаваны адзін радны і 4 кандыдаты, якіх улада вінаваціць у прыналежнасці да камуністычнай партыі. Адзін радны з гэтага съпіску спалохашыся адрокся ад мандату на раднага, ды заявіў, што ён вяртаецца да клерыкальнага прафесіянальнага саюзу.

— Выезд Беларускага Народнага Тэатру. Бел. Народны Тэатр выїжджаў у м-ка Яшуны, калі Вільні, дзе ў недзеляю 16 г. кастрычніка наладзіў спектакль. У хуткім часе Б. Н. Т. мае выехаць далей на прывінцию. Затрыманье выклікаецца рэарганізацыяй і падборам артыстычных сілаў.

Да ведама беларускага студэнства.

— Прэзудыум Аб'яднання Беларускіх Студэнскіх Арганізацый (АБСА) даводзіць да ведама ўсіх сяброў згуртаваных праз свае арганізацыі ў АБСА, што агульны гадавы з'езд адбудзеца 11 і 12 лістапада ў Празе Чэскай.

Адпаведная пасобная паведамленіні з праграмай з'езду будуть сваячна высланы. Пажадана было-б, каб беларуское студэнства выказала як найшэрэй свае пажаданыні што да ўнутраныя і вонкаве дзеяньні і ях толькі праз сваік делегатаў на з'езд, але і праз прэсу. У канцы гэтага месяца мае высьці часопіс, а дзеялі гэтага, усе артыкулы-карэспандэнцыі просіць паслаць па пішэй паданаму адресу.

— Даевяты Кангрэс Міжнароднай Студэнскай Канфэрэнцыі (CIE) адбыўся сёлета ў Рыме (23.VII—4.IX 1927 г.). Беларуское студэнства арганізаванае ў Аб'яднанні (АБСА) ёсьць сябрам гэтага Канферэнцыі і як такое брала актыўна ўчастце на ўспомненім Кангрэсе, будучы там афіцыйльна заступленае сваімі делегатамі с. с. Ад. Кімовічам і К. Кулаком. Паміж шмат іншых спраўаў розна датычашчыся беларускага студэнства, была беларускай делегацый на Кангрэсе паднята справа піярыманія Беларусаў на вышэйшыя школы ў Польшчы, таксама справа пострыфікацыі дыплёмаў адбы-

тых Беларусамі заграніцай; справа рэпатрыяцыі (павароту на Бацькаўшчыну) беларускага студэнства і іншыя.

Да ўсіх гэтых пунктаў беларуская дэлегація выступіла з дамаганьнем, каб Кангрэс зацікавіўся бліжэй з гэтай справай. Апрача Беларусаў з такімі-ж дамаганьнямі выступілі Украінцы, якія мелі фактычны матэр'ял сабраным. Усё гэта Кангрэс прыняў да ведама і дзеялі дакладнейшага азнямленія з сапраўднымі станамі рэчаў пастанавіў злажыць адмысловую камісію, тымчасам Украінска-польскую пад старшынствам нэутральнага дэлегата швайцарскага. Беларускі дэлегат у ўспомненую камісію сёлета на ўвашоў. Успраціўліся гэтаму ражуча, як усёды і заўсёды, дэлегаты студэнства польскага, паказваючы на то, што, прыпадкова, дэлегат беларускі на меўмагчымасці падаць дакананых фактаваў з мейсц. Гэты факт аднак ня выключает таго, каб украінска-польская камісія разглядала беларускія справы сёлета. Трэба, каб аўтыхмі здарыўшыхся фактах дазнанае крыўды над беларускім студэнствам было безадкладна паведамлена наша Аб'яднанне (АБСА), якое будзе ведаць, як паданы і спраўдзаны факты і матэр'ялы выкарыстаць. Таму кожны беларускі студэнт(-ка), у сяньнешнію вызначаную хвіліну змаганьня за нашы нацыянальныя права, павінен выканаць свой грамадзкі абавязак і аб кожным здарэнні зъдзеку над нашымі сябрамі дакладна як хутчэй нас паведаміць. Вымагае гэтага сягоння ад кожнага студэнта Беларуса на гэтулькі ягоны асабісты інтерэс, колькі агульнае дабро наша нацыянальнае студэнства, умеючага скойка бараніць сваіх правоў на толькі дома, але і на міжнародным форуме.

М. Ільяшэвіч,
сэкрэтар і кіраўнік
прэсавага аддзела.

Адрэс: Praha II. Wenzigova 4.
Р. Т. „ABSA“.

Іншыя беларускія газеты і часопісы просьмі перадрукаваць.

Фруктовыя дрэвы (прышчапы)

і ягадныя кусты,

выгадаваныя на месцы ў садаводстве
„Мазалёва“ МОЖНА ТАМ КУПІЦЬ
У ВЯЛІКІМ ВЫБАРЫ.

Заказы прыймаюцца:
Вільня Завальная 6—2,
а таксама на месцы ў садаводстве.

— Цэны даступныя.

Ганна.

Ты—жабрак! Чаму-ж так стала?
І ці-ж гэта справядліва?
Ты павінен жыць шчасльві,
А табе разгону мала?...

Мне так шкода цябе, шкода:
Ёсьць бацькі, ты-ж сіраты!...

Твая долечка люты,

І пагана, ох, прыгода!

Сымон.

Можа, так, а можа й не:
Служыць шчасльцейка і мне.

Вось паслухай, зрабі ласку:

Раскажу табе я казку.

,To няўдалы,
Няпрыметны быў дубок,
Нехлямяжы, заняпали
І пахілены на бок.

Хто быў дужы і праворын,
Той грунт лепшы карыстаў,
А слабейшы і пакорны

Жыцьцё толькі марнаваў.
Дрэвы ўсе расылі таўшчалі,
А закіданы дубок

За няманшто зьневажалі.
І ён быў так адзінок,
Зымізарнелы і адметны,

Для другіх дубоў чужы,
З ім быў кожны няпрыветны,
Як той камень на мяжы.

Збоку глянуць—дуб нікчэмны
І на варты нікуды.
Ды чужы съвет патаемны:

Хто зірне ў нутро, туды?

(Далей будзе.)

Ганна.

І цяпер, у часе згоды,
Хоры песень іх чутны,
Голос нейкай асалоды.
Мы жывём—жывуць яны!

Ганна.

Я ня ведаю нічога!
Ты-ж гаворыш, бярэ дзіва.
Так, на съвеце ўсяго многа,
Як размысліш унікліва
І падумаеш вад гэтым.
А скажы: і краскі жывы?
Ім баліць, як рвеш іх летам?

Сымон.

Ну, напэўна балець будзе.
Можа нават яны плачуць,
Толькі сылёзак іх на бачаць,
Ці ня хочуць знаць іх людзі!

Ганна.

Ах, Сымонка, вось цікава!
Я ня буду рваць іх болей:
Хай жывуць сваёю доляй,
Бо на гэта маюць права...
Як дазнаўся-ж ты, спытаю,
Аб жыцьці тым, што за намі?

Сымон.

Я так, Ганя, адчуваю,
Бачу ўласнымі вачамі.
Быў я меншы, жыў я з дзедам,
Ды ня з гэтым, а з другім,
І ён многа чаго ведаў,
Шмат гуторылі мы з ім.
Ен і скрыпку даў мне гэтую,
Навучый вадаць смыком.
Ен памёр у канцы лета,
Я-ж вандрую жабраком...

Гаспадарскі аддзел.

З практикі кarmлення кароў у Данії.

Сочачы за разьвіцьцем у нас, на Беларусі, жывёлагадоўлі—гэтаі найкарыснейшай галіны сельскае гаспадаркі, прыходзіцца прызнацца, што, нягледзячы на спрыяючыя нашай жывёлагадоўлі ўмовам, яно пастаўлена так дрэнна, што не акупае кошту свайго ўтрыманья. На дойную карову, якая мусіць па карысці стаяць на першым месцы сярод другіх жывёл, у нас глядзяць як толькі на машыну для вырабу гною, не зважаючы, што гэта „машина“ каштоўна б'е па кішані нашага як вясковага, гэтак і засцянковага гаспадара.

Чаму гэта? Адказваючы на гэтае пытаньне, трэба падкрэсліць, што прычына тут будзе не эканамічны ўмовы нашага жыцця, а галоўным чынам—наша культурная адсталасць, наша цемра, якая не дае магчымасці ўявіць сялянам аб тэй карысці, якая можа даць яго кароўка. Але гэту карысць наша жывёлагадоўля дасць толькі тады, калі мы створым лепшыя ўмовы ўтрыманья нашае складні.

Думаецца, што разьвіцьцю ў нас гэтае галіны сельскае гаспадаркі паслужыць знаўствама наших сялян з кarmленнем кароў у Даніі, дзе гэта работа выконваецца па ўсім правілам вымаганьнем науки.

Рэдакцыя „Сялянскай Нівы“, ідучы на сутречу патрабам часу, зъмяшчае на старонках сваёй часопісі ў працягу некалькі пумароў усе тэя дасягненіні, якія дацкія сяляне здабылі ў практикі кarmлення кароў за апошнія гады.

Данія—гэта маленькая дзяржава, рассякнутая па востравах з поўначы Нямеччыны. Гаспадары Даніі, 50 гадоў таму назад жылі так бедна, што маладыя людзі, здольныя да працы, уцякалі ў другія дзяржавы на работу за вельмі ніzkую цэнзу.

Цяпер-ж датчане настолькі цікавяцца сваёй гаспадаркай, што стварылі тэя ўмовы для жыцця, якія зрабілі дацкіх сялян сладкімі на ўесь сьвет. А трэба сказаць, што зямля ў Даніі па якасці шмат горшча за нашу, на якой датчане паднялі бячныя для нас ураджай.

Ад чаго-ж у Даніі сталі такія высокія ўраджай.

Адказ вельмі просты: датчане сталі больш зварачваць увагі на пасеў кармовых траў і кораньплодаў (буракоў), ад чаго сталі больш завадзіць складні і лепш угнаіваць сваё нівы. Цяпер у Даніі больш чым $\frac{1}{3}$ частка ўсей ворнай зямлі занята кармовымі травамі і буракамі. На 3-х дзесяцінах дацкіх селянін тримае 1-го каня, 3-х кароў, 3-4 сівіні і 25 курэй, і ад усяго гэтага мае большую карысць. Датчане цяпер не працаюць хлеба, а ўсе лішкі яго скармліваюць складні. Прадаюць-ж толькі масла і мяса, што далёка лепш аплачвае ўсялякае зборожжа.

Гаспадаркі ў Даніі больш дробныя, а тым добра падыходзяць да нашых. Пры гэтым цікава адзначыць, што дробны гаспадаркі даюць большую карысць з дзесяціны плошчы, чым буйныя. Тлумачыцца гэта тым, што дробны гаспадар заўсёды лепш даглядае сваю гаспадарку сам, чым наятыя людзі ў вялікіх гаспадарках.

Ня глядзячы на тое, што Данія ў некалькі разоў менш напаша Бацькаўшчыны (разам з Меншчынай), гэтаі дзяржава здолела захапіць рынак у Англіі і прадае ёй столькі масла, сколькі я можа дастаўіць Аўстрыя і Францыя разам. Сівіні Данія вывозіць у Англію $\frac{1}{3}$ частку таго, што ўвозіць ўсё іншыя дзяржавы.

Прырода Даніі такая самая бедная, як на нашай Беларусі, а між тым пабагацела толькі ад сялянскай працы.

Ішчэ ў 1870 годзе Данія, як ужо вышэй было сказана, была бедней старонкай. Яна прадавала, галоўным чынам, толькі хлеб, і пасыля таго, як хлеб на стаў радзіць, началі шукаць выхаду з гэтага стану і знайшли яго хутка і вельмі проста: яны звярнулі ўвагу на жывёлагадоўлю, началі сеяць на полі кормы, ад чаго падешылі ўтрыманье складні.

На маеі думцы і нам беларусам трэба пачынаць падыненіе сваёй жывёлагадоўлі не з пародзістых кароў, на якіх некаторыя гаспадары абылкова ўскладваюць надзеі, што гэтыя каровы дадуць шмат малака і пры нашым утрыманьні, але перш за ўсё падешынць культуру нашае жывёлагадоўлі. Не парада тут вінавата, але ўмовы ўтрыманья нашае складні. Трэба назапасіць кормаў, падыніць свае хлыви, зрабіць іх съветлымі—вось першы шаг, на што нам трэба цяпер звярнуць увагу.

Але, каб добра карміць кароў, трэба ведаць той матэрыял, якім мы мусім карміць сваю складні.

Датчане ўсе кормы дзеляць на наступныя групы: зялёны корм (скосаныя травы, канюшына, зялёнай віка і інш.); грубыя кормы (салома, сена, мякіна); вадзяністыя (булакі, турнэпс, бульба) і сітнія (зярнё, засеўкі зярня).

Зялёны корм па сваёй сачыстасці і пажункасці для малочных кароў датчане лічаць самым лепшым. Дацкія сяляне асабліва клапацца, каб зялёны корм быў для кароў усё лета і калі карова іх на пашы не даедае, дык яны абавязкава падкармліваюць зялёнім кормам дома. Там, дзе выганаюць паствісак няма, або яны дрэнны—кароў тримаюць у хлывох цэлях год, выпускаючы што-дзень толькі для мацьбі.

Вясною для корму датчане косяць жыта, адно ці з зімовай вікай і падкармліваюць кароў датуль, пакуль не падрасце канюшына ці другі які корм. Пасыль скосу жытва часамі на гэтых месцы сеюць турнэпс, вікавую мяшанку, ці што іншое.

Канюшына съвежая з'яўляецца вельмі добрым кормам. Косяць яе толькі тады, калі яна чуць выпушыцца галоўкі і даваць яе толькі съведама скосаную. Карову да канюшыны трэба перш прывучыць, каб часамі ад яе не было ўздупця жывата, праносу, ці выкіду. Белая і швэцкая канюшына як такая шкодная. Датчане даюць канюшыны ў дзень да 50 фун. на галаву.

Вікавая мяшанка таксама добры корм, аднак у дзень яе даваць больш 40 ф. шкодна, бо пах малака ад вядлікай дачы псуе ўсю.

Бацькініе буракоў і іншых кораньплодаў таксама ідае складні ў корм у восень, але гэты корм часта псуе жывата складні.

Грубыя кормы, да якіх залічаецца сена, салома, мякіна і інш. маюць таксама вядліко вагу пры кarmленні кароў, без якіх апошнія не маглі бы правільна ператраўліваць і сітнія кормы. Дацкія сяляне даюць іх яе менш 15 ф. і больш 25 ф. на галаву.

З грубых кормаў лепшую вартасць мае сена розных гатункаў, асабліва са штучных сенажаціяў. У Даніі ўсе дрэнныя сенажаці перароблены ў штучныя, а дзе яшчэ асталіся натуральныя, дык яны палепшаны ўгнаеніем, бараванінем і інш. і даюць да 200 і больш пуд. сена ў год.

Атаўнае сена, калі яно добра сабрана, ліпцца лепшым сенам першага скосу. Масла ад атаўнага сена, хадзі і мяккае, але смачнае і прыгожае.

А зімою саломы ў Даніі рэдка скармліваецца каровамі, а большай часткай ідае ў подсціл. Мякіна лепшшая для кароў аўсяная, з канюшыны і з лёну. Ад мякіны, асабліва жытне і ячменнае, бывае часта занячышчэнне жывата ў кароў. Перад скармліваннем мякіну трэба запарваць, бо шкода ад яе бывае шмат большая чым карысць. Усіх грубых кормаў, як ужо сказана, даюць яе больш 25 ф. у дзень на карову. З гэтых кормаў ужываюцца палова сена і палова яровой саломы і мякіны.

Да вадзяністых кормаў належыць кораньплоды. Присутніць іх для правільнага кarmлення неабходна. Кормы гэтыя павялічываюць удоі кароў зімой. Гэта датчане зразумелі, дзеля чаго не шкадуюць для кораньплодаў ні месца на полі, ні працы на культуры іх.

Ж.

(Прапяг будзе).

Весткі з Краю.

Польская культура на „крэсах“.

Справаў-ж, паны панасылаўшы нам сваіх калянястых для „rozprawszczennia kultury polskiej“, так „распаўшэхніць“ у нас зладзейства, што яго на лёгка будзе выкананіць ізноў.

Сын „пана“ асадніка прафесіялаўчага ў быўшым маёнтку Селец ходаць па вёсках ды вучыць вясковую моладзь красыці. Пакуль што пачынаецца з гусей і тымчасам крадаць у сваіх братоў-асаднікаў (сялянскай моладзія слухае); ну, а там дойдзе і да чаго большага...

Сам-ж асаднік за чарку гарэлкі „наймаедца“ быць съведкаў ў каго хочаш на судзе ў наведамай яму нават справе.

Ці дайшай, будзе ўладам, ненавісьць Беларусаў да ўсёго польскага пасыля ўсіх гэткіх рэчаў? А да асадніцтва і калянястых перадусім?

Як памятаюць найстарэйшыя Беларусы сяляне віколі дагэтуль наша старонка на кішэла гэтак владзеямі, дык наагул людзьмі нізкага маральнага гатунку, як цяпер у часе на пінту „распаўшэхніцяў“ культуры з Захаду.

Сумнае, страшэннае зъявішча! Якая сіла волі, якая энэргія і стойкасць у барацьбе, патрэбна ў старонцы, пазбаўленай школы для дзяцей і аблажданай як саранчою, гёткімі настапкамі маралі!

Будзь моцны ў сваёй барацьбе, браце-Беларус, і ты перажывеш гэтае ліха, як перажываў шмат іншых!

Бой.

Не дапускайцесь ашуканства.

(З Пружаншчыны).

Па ўсей Заходній Беларусі цяпер право-дзіца так-званая ліквідацыя сэрвітуаў. Даволі пабачыць раз, каб пераканацца, які выгляд і характар маюць гэны ліквідацыі; робіца ўсё так, каб непакрыўдзіць ашпарніка і наадварот—крыўдзіца яшчэ больш селянін. Часта густа можна пачуць, як ліквідуючы сэрвіту адріацца ад сялян тых земляў, якімі сяляне з прадвеку карысталіся па ўсім правам уласніці і аддаюцца ашпарніку. Прычынаў на гэта мно-га ёсьць: утраты дакументаў і г. д. Калі-ж дзеліца сэрвіту, сялянам адводзіца найгоршыя пішчаныя кавалакі нягоды да ўжытку. Ашпарнікі рознымі ашуканствамі ды баламутвамі заўсёды зробяць так, як ім выгадна, а селянін я ведаючы як пакіравацца астаецца пакрыўданым.

Вось-ж, маючы перадусім на ўзве помач братом-сялянам — рэдакцыя „Сялянскай Нівы“ на старонках сваёй газеты друкавала ў свой час тэя законы і ўставы, якія датычыцца падзелу сэрвітуаў. Хоць гэтыя законы як вельмі карысныя сялянам, але ўсё-ж такі, калі б пры іх выкананыні не дапусціцца да абламу, дык было-бы меней крыўды. А дзеля гэтага, трэба пільнавацца, каб ўсё рабілася згодна закону. У выпадку незразуменія закону трэба звязацца да беларускіх установаў за парадаю.

Раджу пры гэтым, братом-сялянам нідзе і ніколі я не ісьці з ашпарнікам на ніякія паразуменіні, які рабіць з імі ніякіх „пальбоўных“ дагавораў. Трэба заўсёды памятаць, што пры ўсялякай згодзе ашпарнік скрыўдзіць селяніна. Толькі ўпорнае нязломнае арганізація змаганье на падставе істнующых (хочь таксама скупых для сялян) установаў, трэбаванье свайго — можа мець мейсца пры падзеле сэрвітуаў, без ніякіх „пальбоўных“ паразуменіні. Ня трэба баяцца барацьбы, цягніці па судах; трэба толькі быць зарганізованнымі і перамога будзе наша.

Ня трэба дапускайць да падзелу тых кавалакі зямлі, якія карысталіся як уласніці сялянін.

Ня ідаецца-ж браты на згоду! Дамагайцесь свайго!

Полім я.

Усюды крыўдзяць.

Як толькі нязадумываюць, і якія хітрыкі робяць гэтыя ўсялякія народныя апівашы, каб лягчэй эксплюатаваць і надужываць крывавую працу; а чым? зноў такі гаротнага цёмнага сярмяжніка, які па сваёй цемнаце лёгка падзяліцца пад усялякія ашуканствамі і надужыцьці над ім. А з гэтага толькі і жывуць ўсялякія чорныя грубаны, карацца сказаць, будуюць сваё шчасце на няшчасці іншых. Вось напрыклад, у Івацэвічах, Борко-Гічыцкай воласці, фірма эксплюататары працоўныя лесу „Кругман“. Даючы заработка ўсім за выважку лесу, будульцу (гэта яшчэ ўзімку), паміж іншымі сваімі парадкам, так рэжуць на меры, што горш вя можа быць. Напрыклад, штука будзе 100 цэнт. кубічных, то на ёй пішуць 60—70 і так на кождай. І за гэткія крыўды над працоўным людам не нясець ніякай адказнасці перад уладаю, хоць і зъяўрталіся да паліцыі ў гэтай справе. А цяпер ашукваюць гэтыя съмірдзячныя эксплюататары працоўныя люд на вазе. Возяць на пуды папяроўку, дык кожнага вазака а